

АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА

дзяржаўнага службовай асобы адкрытага акцыянернага таварыства «Белліфт»

Я, _____

(прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку)

у адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 15.07.2015 N 305-З "Аб барацьбе з карупцыяй" абавязуюся:

- не займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю асабіста або праз іншых асоб, якія не аказваць садзейнічанне мужу (жонцы), блізкім сваякам ці роднымі ў ажыццяўленні прадпрымальніцкай дзейнасці, выкарыстоўваючы службовае становішча;
- не быць прадстаўніком трэціх асоб па пытаннях, звязаных з дзейнасцю адкрытага акцыянернага таварыства "Белліфт";
- не здзяйсняць ад імя адкрытага акцыянернага таварыства «Белліфт» у парушэнне парадку, устаноўленага заканадаўчымі актамі аб гаспадарчых таварыствах, здзелкі з юрыдычнымі асобамі, уласнікамі маёмасці якіх або афіяваныя асобамі якіх у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі аб гаспадарчых таварыствах з'яўляюцца мой муж (жонка), блізкія сваякі або роднымі, а таксама з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, якія з'яўляюцца маім мужам (жонкай), блізкімі сваякамі або роднымі, а роўна даручаць здзяйсненне такіх здзелак іншым службовым асобам;
- не прымаць удзел асабіста або праз іншых асоб у кіраванні камерцыйнай арганізацыяй, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных Законам Рэспублікі Беларусь ад 15.07.2015 N 305-З "Аб барацьбе з карупцыяй" і іншымі заканадаўчымі актамі;
- не мець рахункі ў замежных банках, за выключэннем выпадкаў выканання дзяржаўных функцый у замежных дзяржавах і іншых выпадкаў, устаноўленых заканадаўчымі актамі;
- не выконваць маючых дачыненне да службовай (працоўнай) дзейнасці ўказанні і даручэнні палітычнай партыі, іншага грамадскага аб'яднання, членам якой (якога) я з'яўляюся, не выкарыстоўваць службовае становішча ў інтарэсах палітычных партый, рэлігійных арганізацый, іншых юрыдычных асоб, а таксама фізічных асоб, калі гэта разыходзіцца з інтарэсамі дзяржаўнай службы;
- не прымаць маёмасць (падарункі), за выключэннем сувеніраў, якія ўручаюцца пры правядзенні пратакольных і іншых афіцыйных мерапрыемстваў, не атрымліваць іншую выгаду для сябе або для трэціх асоб у выглядзе работы, паслугі ў сувязі з выкананнем службовых (працоўных) абавязкаў;
- не ажыццяўляць паездкі за кошт фізічных і (або) юрыдычных асоб, адносіны з якімі ўваходзяць у сферу маёй службовай (працоўнай) дзейнасці, за выключэннем наступных паездак: службовых камандзіровак; па запрашэнні мужа (жонкі), блізкіх сваякоў або родных; якія ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь або па дамоўленасці паміж дзяржаўнымі органамі Рэспублікі Беларусь і органамі замежных дзяржаў за кошт сродкаў адпаведных дзяржаўных органаў і (або) міжнародных арганізацый; ажыццяўляюцца з згоды вышэйстаячай службовай асобы або калегіяльнага органа кіравання для ўдзелу ў міжнародных і замежных навуковых, спартыўных, творчых і іншых мерапрыемствах за кошт сродкаў грамадскіх аб'яднанняў (фондаў), у тым ліку паездак, якія ажыццяўляюцца ў рамках

статутнай дзейнасці такіх грамадскіх аб'яднанняў (фондаў) па запрашэннях і за кошт замежных партнёраў;

- не выкарыстоўваць ва пазаслужбовых мэтах сродкі фінансавага, матэрыяльна-тэхнічнага і інфармацыйнага забеспячэння, іншую маёмасць арганізацыі і інфармацыю, распаўсюджванне і (або) прадастаўленне якой абмежавана, атрыманыя пры выкананні службовых (працоўных) абавязкаў;

- прыпыніць сваё членства ў палітычнай партыі, калі ў адпаведнасці з заканадаўствам выкананне дзяржаўных функцый з'яўляецца несумяшчальным з прыналежнасцю да палітычнай партыі.

Мне растлумачана, што дзяржаўная службовая асоба, якая парушыла дадзенае пісьмовае абавязацельства, прыцягваецца да адказнасці, у тым ліку вызваляецца ад займаемай пасады, у парадку, прадугледжаным заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь.

(дата)

(подпіс)

(ініцыялы, прозвішча)